

Наприклад, у нас у БССР 10 з паловай процантаў, або 152 тысячы чалавек дарослага насельніцтва, якія маюць права выбараў у саветы, прымаюць актыўны ўдзел у працы саветцкіх і розных грамадзкіх арганізацый. Значны лік працоўнага насельніцтва прымае ўдзел у саветах-грамадзкай працы ў якасці прымацаваных, практыкантаў і г. д. Акрамя гэтага армія актывістаў самай шырокай масы насельніцтва прымаюць удзел у саветцкай працы, абгаворваючы на рабочых і сялянскіх сходках, на розных канферэнцыях дзяржаўна-грамадзкіх пытанняў. У гэтым сэнсе мы маем вялізны дасягненні.

Але-ж, каб яшчэ больш паспяхова вырашаць пытанні сацыялістычнага будаўніцтва, мы на момант задаволіцца сучасным становішчам масавай працы саветаў, нам трэба ўцягнуць у актыўную працу саветаў значна больш шырокай масы працоўных гораду і вёскі, нам трэба ўзмацніць дзейнасць саветаў наогул. Адным з галоўных шляхоў ажыўлення саветаў з'яўляецца мэтад шырокага разгортвання іх масавай работы, што ўключае ў сябе задачу ўцягвання шырокіх працоўных мас у саветы, іх пленумы, сэкцыі і камісіі, выкарыстоўваючы лепшых рабочых і сялян-актывістаў на практычнай кіруючай рабоце ў саветах і выканаўчых камітэтах. Ажывіць масавую работу саветаў,—гэта азначае моцна ўдарыць па бюракратызме, які глыбока захавалася ў нашым саветцкім апарате. У сучасны момант галоўнейшымі недахопамі ў працы саветаў з'яўляюцца: слабая справядчаснасць дэпутатаў перад сваімі выбаршчыкамі, невыстарчальнае выкананне наказаў выбаршчыкаў, слабая работа камісій і сэкцыяў саветаў, адсутнасць калектывнасці ў працы часткі нізавых саветаў, недавальняючае выкарыстанне выбаршчыкамі права адлічэння не-

лейшай працы па забеспячэнні адпаведнай часткі насельніцтва. У часы грамадзянскай вайны і пасля бандытызму органам сацыяльнай за-

Нашы прыяцелі і ворагі ў Англіі

Дамаганьне чаладзіць сувязь прафруху

ЛЕНДАН, 6 Ангельскі камітэт прыяцеляў Саветцкай Расіі разаслаў усім дэлегатам кангрэсу ангельскіх прафсаюзаў, што адбываецца ў Свансі ліст, у якім заяўляе:

«Прайшоў год з таго часу, як кангрэс ангельскіх прафсаюзаў парваў адносіны з УсеЦПС і дагэтуль ня зроблена ніякіх крокаў для аднаўлення адносінаў. З прычыны таго, што кангрэс ангельскіх прафсаюзаў прыняў рашэнне аб разрыве адносінаў, дык ён абавязкова павінен узяць на сябе таксама і ініцыятыву, накіраваную да іх аднаўлення».

Далей ў лсьце гаворыцца: «Ангельскі ўрад упарта праводзіць варожую палітыку ў адносінах да СССР, з мэтай стварыць абставіны, спрыяючыя для нападу на Саветцкі Саюз. Ангельскі рабочы рух неаднокраць заяўляў, што ён абавязуецца падтрымаць напад на СССР. Калі ён намеран выканае гэты абавязак, дык павінен стварыць умовы, якія не дапусьцяць, каб рабочых штурхалі да вайны. Іншымі словамі, ангельскія прафсаюзы павінны неадкладна аднавіць адносіны з саветцкімі прафсаюзамі і пакапаціцца аб тым, каб гэтыя адносіны разьвіваліся і наглыбляліся, каб рабочыя абедзьвёх краін маглі

уступіць у агульную барацьбу супроць небяспэкі імперыялістычнай вайны».

Жанчыны ў абарону СССР

ЛЕНДАН, 1. Ангельская жаночая дэлегацыя, якая наведвала СССР, вярнулася ў Англію. Члены дэлегацыі з захапленнем раскажваюць аб усім бачаным у СССР. 22-га верасня ў Манчэстэры і 3-га верасня ў Шыплі (Еркшыр) адбудуцца даклады ўдзельніц дэлегацыі аб паездцы ў СССР. 7-га кастрычніку адбудуцца канферэнцыя рабочай моладзі, на якой члены дэлегацыі выступяць з дакладамі.

Цьвёрдлобыя ўзьнімаюць антысаветскую кампанію

ЛЕНДАН, 6. Кансерватыўная «Дэйлі Мейль» публікуе, як яна сьцьвярджае, «вытрымкі з «Правды» ад 30-га жніўня аб будучай палітыцы ангельскай кампартыі». Камэнтуючы ў перадавой гэтыя вытрымкі, газета выказвае надзею, што кіраўніцтва рабочай партыі прыложыць свае намаганні да ачысткі прафсаюзных арганізацый ад «раскольніцкіх элементаў». Газета рэкамендуе ўраду аказаць падтрыманьне рабочай партыі ў гэтай справе, пляхам «недапушчэння маскоўскага волата ў Англію».

жыццёўлена толькі пры разгортванні самакрытыкі ў экацыях. У камсамольскіх арганізацыях таксама маецца многа недахопаў, якія можна лячыць толькі мэтадамі самакрытыкі».

На кангрэсе быў заслухан ліст з прывітаньнем кангрэсу, атрыманы ад вюртэмбэрскай (Нямеччына) арганізацыі камсамолу.

Наглыбленьне інтэрнацыянальнага выхаванья мас

Даклады дэлегатаў кангрэсу Камітэтару на рабочых сходках

МАСКВА, 6. У мэтах наглыбленьня інтэрнацыянальнага выхаванья мас, ЦК пастанавіў правесці на падставе працы і рашэньняў VI кангрэсу Камітэтару вялікую палітычную кампанію ў партыі, камсамоле, сярод рабочых і сялян. Кампанію прызнана неабходным разгартуць у наступным напрамку:

растлумачэньня ў масах сучаснага міжнароднага становішча і задач міжнароднага рэвалюцыйнага руху на падставе рашэньняў кангрэсу і праграмы Камітэтару; больш глыбокай прапрацоўкі праграмы і рашэньняў кангрэсу Камітэтару сярод камуністыч і камсамольцаў; вывучэньня праграмы Камітэтару ў саўпартшколах, камбузах, гуртках, а таксама ў сярэдніх і вышэйшых зьвонках народнае асьветы.

Для правядзеньня кампаніі ЦК пастанавіў камандзіраваць на месцы рад таварышоў, якія выступяць з дакладамі на шырокіх камсамольскіх і беспартыйных сходках аб выніках кангрэсу. Акрамя таго, ЦК прызнаў неабходным, каб члены партыі, не абмяжоўваючыся дакладамі на агульных сходках аб працы кангрэсу, сыстэматычна вивучалі ў гуртках ці ачэйках паставы кангрэсу Камітэтару. ЦК пастанавіў таксама арганізаваць выступленьні дэлегатаў кангрэсу з дакладамі на масавых партыйных і беспартыйных сходках.

направаўнае паводзінаў і рэпарацыях. Гэта неспагадлівае становішча падвойваецца яшчэ і пачаўшымся пагоршаньнем сырыячэй да таго часу, квіттуры».

СССР далучыўся да ПАРЫСКАГА ПАКТУ

Акт далучэньня перададны францускаму паслу

6-га верасня т. Літвінаў уручыў францускаму паслу п. Эрбэту падпісаны ім, у якасьці часова выконваючага абавязкі народнага камісара на замежных справах, акт далучэньня СССР да пакту Келёга.

У суправадзіцельнай ноце т. Літвінаў выражае ўпэўненасьць, што ўрад СССР атрымае дакладны сьпіс краін, якім прапанавана далучыцца да пакту, а ў далейшым паведамленьні аб далучэньні іх.

Наша пазыцыя застаецца нязьменнай

МАСКВА, 7. «Известия» у перадавой «Паня павяцця» пішуць:

«Часовы выканаўца абавязкаў наркома па замежных справах т. Літвінаў уручыў францускаму паслу п. Эрбэту фармальны акт далучэньня СССР да падпісанага 27 жніўня ў Парыжы пакту Келёга. Такім чынам, рашэньне ўраду СССР далучыцца да пакту, датаванае 31-м жніўнем, цяпер належна аформлена».

Кароткі тэрмін, у працягу якога саветцкі ўрад прыняў рашэньне аб далучэньні да пакту, а затым і правёў усе неабходныя фармальнасці, сьведчыць лішні раз аб тым, што прынцып асуджэньня вайны ўпаўне адпавядае асновам замежнай палітыкі СССР. І ў гэтым пытаньні, як і ў радзе іншых, выявіўся істотны кантраст паміж нам, з аднаго боку, і буржуазнымі дзяржавамі—з другога. Трэба ўспомніць, што для таго, каб падпісаць пакт у асуджэньнем вайны, яго асноўным удзельнікам быў патрэбны год думлівага перапіскі, якая адбівае змаганьні ўдзельнікаў пакту за ўсямернае абмежаваньне яго кола дзейнасьці. Гавораць, што супастаўленьнем ідэй асуджэньня вайны з асновам замежнай палітыкі СССР, які сыстэматычна імкнецца да міру, мы ні ў якім

разе не салідаруемся з паграбаваньнем пакту Келёга.

Наша прынцыповая ўстаноўка ў адносінах да парыскага пакту працягвае заставацца нязьменнай, і мы ня маем ніякіх ілюзій адносна ацэнкі гэтага дакуманту ў якасьці сродку сапраўднага вынішчэньня вайны і забеспячэньня міру. Мы яшчэ раз паўтараем, што СССР далучыўся толькі да пакту і толькі яго тэкст лічыць для сябе абавязковым. Робячы нашы агаворкі да гэтага тэксту мы падкрэсьлівалі недастарчальнасьць яго абавязкаў і выражалі гатоўнасьць да іх пашырэньня. Нам застаецца інаво паўтарыць, што ўсе абавязкі пакту могуць зрабіцца эфэктывымі для справы захаванья міру толькі ў тым выпадку, калі яны будуць суправаджацца станоўчай і плённай работай па разброеньні.

Нястомна мы будзем падкрэсьліваць ілюзорнасьць гэтых абавязкаў без разброеньня. Нястомна мы будзем заклікаць да разброеньня ўсіх тых, каму дарагі інтарэсы сапраўднага міру. Яшчэ перад падпісаньнем пакту Келёга мы заклікалі да адмовы ад вайны. Мы заклікаем наоўніць абавязкі пакту рэальным зьместам. Пакт Келёга або павінен суправаджацца разброеньнем, або ён застаецца на папору».

Камітэт утворан з мэтай садзейнічаць паліпшэньню расійска-нямечцкіх эканамічных адносінаў.

ЛЕНДАН, 6. «Дэйлі Тэлеграф» указвае, што непакой Нямеччыны, выкліканы англа-францускім кампрамісам па марскім разброеньні, зьявіўся адным з фактараў, які садзейнічае ўсталяваньню больш сесных адносінаў паміж Нямеччынай і СССР.

БЭРЛІН, 6. «Кёльншэ Цейтунг» піша:

«Заявы «Дэйлі Тэлеграф» з паводу нямецкага намеру ўмацаваць адносіны з СССР, удвойчы заслугоўваюць увагі, з прычыны маючыхся ў наўпясці сур'бных спробаў ізноў ажывіць гандлёвыя адносіны паміж Англіяй і СССР».

Гэст спагады да Нямеччыны

РЫМ, 6. Камэнтуючы заявы Брыяна і Штэрэмана аб тым, што пытаньне аб эвакуацыі Рэйскай вобласці павінны рашыць дзяржавы, якія падпісалі версальскі дагавор, «Лавора д'Італія» піша:

«На ваш погляд, Герман Мюлер павінен зразумець, што зраз вельга растліваць на заблажлівасьць Англіі. Яму прыдзецца ісьці па шляху, паказаным Брыянам. Трэба адзначыць, што афіцыйныя нямецкія колы з цікавасьцю глядзяць у бок Італіі, якая ў якасьці ўдзельнікі версальскага міру мае рашучы голас на ўсіх пытаньнях, якія датычаць роўнавагі ў Заходняй Эўропе. На жаль, у Нямеччыне аб гэтым усамінаюць толькі ў моманты найвялікшай неабходнасьці. Аднак, зараз ня час рабіць папрокі, бо паставіцца пытаньня аб эвакуацыі Рэйскай краіны дае нам магчымасьць падаць свой голас на карысьць заапакавья Эўропы, супроць разьмяжоўваньня сфэраў гегемоніі».

Нямеччына нічога не дамаглася

БЭРЛІН, 6. У палітычным колле не чакалі якіх-небудзь канкрэтных вынікаў ад перамоваў паміж Мюлерам і Брыянам у Лёвесе. Аднак, у Бэрліне меркавалі, што гэтыя знадворныя абставіны перамоваў будуць мець больш спрыяючы для Нямеччыны характар. У нямецкіх колах таму выказваюць ліўна незадавальненьне тым, што з боку Брыяна ня было зроблена ніякага «засту», які-б рабіў больш лёгка для Нямеччыны прыклятыне лекарнскай палітыкі.

ХЛЕБ І ДЗЕ



НА ЗДЫМКУ: Кубанскія сьляне здаюць навіну.

Цела т. Лашэвіча па дарозе ў Маскву

ІРКУЦК, 6. Хуткім чынам у спецыяльна абсталяваным вагоне прасьледвала цела т. Лашэвіча. Вагон суправаджае эскадра пільбожчыка, супрацоўнікі і прадстаўнікі кітайскай часціцы праўленьня Кітайска-Усходняй чыгункі. На вакзале вагон з цэламі быў спатканы ваісковымі часьціцамі і транспартнымі рабочымі. З прамовамі выступілі камандуючы Сібірскай ваеннай акружай т. Дзюцін і прадстаўнікі акруговых арганізацый.

Грамадзкасць у кіеўскіх махэўрах

КІЕЎ, 7. У распараджэньне начальніка паветранай абароны Кіеву перададны атрады і каманды Асоавіхіму, якія прызначаны для ўдзелу ў абароне супроць паветраных хемічнай атакі на горад.

КІЕЎ, 7. На прадпрыемствах гораду адбыўся рад мітынгаў рабочых і работніц, прысьвечаных махэўрам. На большасці прадпрыемстваў вылучаны каманды для абароны свайго прадпрыемства на выпадак паветраных хемічнага нападу.

Пленум ЦК КП(б)Б

адкрываецца 8 верасня

У 5 ГАДЗ. УВЕЧАРЫ

П Ы Т А Н Ь Н І:

- 1) Задачы партыйнай работы на бліжэйшы пэрыяд—т. КНОРЫН.
- 2) Аб падрыхтоўцы да загатоўчай кампаніі—тав. АДАМАЙЦІС.
- 3) Аб становішчы і сыстэме народнай асьветы ў БССР—т. БАЛІЦКІ.
- 4) Арганізацыйныя пытаньні.

Біржы працы пчышчаны ад «мёртвых душ»

РАСТОЎ-ДОН. У выніку часткі біржы працы, з 50.000 чалавек, якія лічыліся беспрацоўнымі, знята з вучоту 20.000 чалавек. У складзе беспрацоўных лічыліся ў вялікай колькасьці выехаўшыя ў горады, паступішыя на работу і памёршыя.

Распрацоўка ўтоенага шкоднікам

АРЦЭМАЎСК, 4. У гэты час па загаду шахцінонага шкодніка Люрыя была закладзена перамычка і спынена распрацоўка пласту «двайны». Зараз перамычка ўсырыта і здабыча адноўлена. Выявілася, што пласт «двайны» дасяць 16.000 тонн вугалю. Прыступлена таксама да распрацоўкі моцнага пласта «таўсты», які шкоднікамі быў прызнан зусім невыгодным.

Хлебазагатоўкі ў бягучым годзе

Асаблівыя ўмовы сёлетніх хлебазагатоўак вымагаюць дакладнае арганізацыі працы Гутарка з тав. Рудзутакам

МАСКВА. У гутарцы з прадстаўнікамі друку на пытанні аб хлебазагатоўчай працы намеснік старшыні Саўнаркому СССР т. Рудзутак сказаў:

ЦЯЖКАСЦІ СЁЛЕТНІХ ХЛЕБАЗАГАТОВАК

«У справе хлебазагатоўак мы маем у гэтым годзе столькі аб'ектыўных цяжкасцяў, што неабходна скаанцэнтравальне ўсіх намаганняў нашых дзяржаўных, кааперацыйных, партыйных і грамадзянскіх арганізацый на тое, каб іх перамагчы. Даволі паказаць на геаграфічнае размяшчэнне ўраджав гэтага году і яго пэўныя вышываньне, каб прадставіць сябе, якія намаганні будуць патрэбны для таго, каб забяспечыць краіну хлебам. Пры такіх умовах хлебазагатоўак гэтай восні менш за ўсё можна дзяржэе недахопы і скажэнні ў справе загатоўак.

ЗЬНІШЧЫЦЬ РАСХЛЯБАНАСЦЬ СЫПЯЧКУ І КАНКУРЭНЦЫЮ

Увесь цэнтральны і піваны хлебазагатоўчы апарат і адпаведныя рэгулюючы органы павінны зразумець усю сур'ёзнасць і складанасць задачы, каб не дапусціць расхлябанасці, сыпачкі, прамядленняў у падрыхтоўцы складаў, амбараў, сушылак, сродкаў перавозкі і г. д., што аднак паглядзіце ў пэрым радзе месц. Адначасова выпадкі, калі сялянскі прывоз зярна ператоніваецца прыватнікам ці ўзводзіцца назад толькі таму, што на той ці іншай асячцы не падрыхтаваны да прыёму зярна склады; яны не ачышчаны ад шкоднага, не размыркованы паміж загатоўчымі, ня вызначаны новыя загатоўчыя цэны і г. д. Такія нядаўнія адносіны да справы зьяўляюцца амаль што злачыствам і яны павінны кваліфікавацца як злачыствы, бо у большасці выпадкаў ім не знайсці ніякіх апраўданняў.

Яшчэ большую шкоду загатоўкам прыносіць канкурэнцыя паміж загатоўчымі, якая адначасова па ўсёй лініі загатоўак. Прадстаўнікі загатоўчых арганізацый часам захаляюцца канкурэнцыйны гэтак, што ўпущаюць в-за ўзаемнай грымзы зярно, якое перахаліла прыватнік і часта забываюць інтарэсы самога вытворцы хлеба—сяліна; замест таго, каб паклапаціцца

Хлебазагатоўчыя цэны па БССР

Наркамгандлю БССР увёў у дзейнасць з 3-га верасня хлебазагатоўчыя цэны на 1928-29 год. Гэтыя цэны блз усякіх змен будуць дзейнічаць на працягу ўсяго хлебазагатоўчага году. Цэны прыстасаваны да пэўных відаў якасці (кандыцкі) збожжа, якія ўстаноўлены Наркамгандлем. Пры гэтым за збожжа павышанай якасці будзе выплачывацца надбаўка, а за збожжа паніжанай супроць кандыцкі якасці будзе рабіцца зніжка.

аб выгадах адачы хлеба, сялянам ствараюць рад цяжкасцяў.

БЯСПРЫКЛАДНАЯ ЦЯГАНІНА

Належыць аглядаць такія факты, як, напрыклад, той, што прыводзіцца ў газеце «Советская Сибір»—вынік барацьбы Цэнтрсаўзу і Саюзхлебу: загатоўчелі, каб нашкодзіць адзін другому, пабудавалі ў Омскай акрузе тэхніку адачы хлеба такім чынам, што для адачы хлеба праз спажывецкую кааперацыю сялянню прыходзілася ездзіць за дзесяткі вёрст, каб атрымаць пуцёўку, з якой сялянні павінен быў везці хлеб на сыянку Саюзхлебу за 40-50 вёрст, стаюць там у чарзе і, адаўшы хлеб, атрымаць ня грошы, а толькі квіток, з якім трэба ехаць па грошы зноў у спажывецкую кааперацыю.

Калі з цэлага раду месц паведамляюць аб няправільнай дзейнасці кааперацыі для таго, каб прымуціць сялян здаваць хлеб толькі па пуцёўках кааперацыі, пры чым справа даходзіць да ўжывання такіх пезаконных і супярэчных нашым дзяржаўным інтарэсам метадаў ўздзейнічання, як адмова, у выпадку нягоды, у водпуску прамтавараў за хлеб, то становіцца ясна, што такая «сыстэма» адачы хлеба ў Омскім раёне сапраўдна выклікае нараканні з боку адатчыкаў хлеба. Падобныя факты будуць перадавацца на разгляд пракуратуры.

РАШУЧАЯ БАРАЦЬБА З «НАДЗВЫЧАЙНЫМІ» МЕРАМІ

Мы павінны рашуча рэагаваць на ўсякія спробы правядзення ў замаскаваным, або нават адкрытым відзе асуджаных і забароненых намі так званых «надзвычайных» і «прымусовых» мер. Калі і цяпер паведамляюць аб такіх фактах, як забарона сялянам малоць хлеб на млынох, канфіскацыя хлеба і інш. мерах, якія перашкоджаюць разгортванню мясцовага хлебавароту і г. д., дык на можа быць ні на хвіліну сумнення, што меры гэтыя не выклікаюць рэальнай абстаноўчай, што яны, наадварот, шкодзяць жывецкім інтарэсам савецкай дзяржавы і зьяўляюцца адрыжкай ідэяльнага, халатнага гаспадарання на рынках, якое замяняе сапраўдную энергічную пастапоўку хлебазагатоўак. І гэтага роду дзеянні павінны намі рашуча спыняцца.

Сярэдняя цена на авёс—1 р. 20 к. за пуд. У аіруговых гарадох—1 р. 30 к. У прыстанцыйных і глыбінных пунктах яна будзе вылічывацца, выходзячы з цэны 1 р. 30 к. за вылікам кошту пераніжкі да пункту спажывання. Пры гэтым яна павінна быць ня ніжэй 1 р. 15 к. для прыстанцыйных пунктаў і 1 р. для глыбінных.

Сярэдняя цена на ячмень півавараны—1 р. 40 к. за пуд., карма-

ца ў самым іх зародку

Гэта зусім не азначае, што мы павінны спыніць барацьбу з кулакамі і спекулянтамі хлебам, але мясцовыя органы ўлады павінны строга сачыць за тым, каб пад сурдэірку разам са спекулянтам не пацярапелі сяляне, якія пакуваюць хлеб для свайго ўласнага спажывання.

ПАТРЕБНЫ ДАКЛАДНЫЯ ВЕСТКІ АБ ЗАПАСАХ ХЛЕБА

Неабходна звярнуць увагу яшчэ і на спробы месц захаваць сапраўдныя запасы новага і старога хлеба ў сваіх раёнах, сказіць так або інакш свой хлебны баланс. Мы павінны дабіцца абсалютнай сумленнасці і аб'ектыўнасці ва ўстанавленні сапраўдных запасаў хлеба і іх знаходжанья па раёнах, каб ма-наўрыраваць імі. Усякае ўтоенне сапраўднае колькасці маючага ў даным раёне хлеба зьяўляецца прамым і злосным зрывам намаганняў ураду, накіраваных да поўнага здавальнення хлебнага рынку.

Адказнасць за дачу няправільных вестак аб маючайся колькасці хлеба павінны несці півнавыя і хлебазагатоўчыя органы, а таксама органы мясцовай ўлады ў асобе выканіомаў і іх старшын.

У заключэнне падкрэслю, што ў справе хлебазагатоўак правільная пастапоўка будзе дасягнута, а скажэнні зліпчаны тады, калі на дапамогу дзяржаўнаму апарату прыйдзе ўся наша грамадзкая—органы партыі, прафсаюзаў, кааперацыі, друк, рабкоры і селькоры. Супольнымі намаганнямі мы павінны ў кратчайшы тэрмін рашуча выправіць нашу практыку хлебазагатоўак.

Транспартнікі і хлебазагатоўкі

МАСКВА, 6. Прэзідыум ЦК саюзу транспартнікаў праіануе мясцовым арганізацыям растлумачыць у клубах, чырвоных кутках, насыпных, жывых і святлавых газэтах задачы транспартных рабочых у хлебазагатоўчай кампаніі. Савецкія арганізацыі і транспартныя рабочыя павінны садзейнічаць добракаснай і сваячасовай перавозцы хлебных грузаў. Прагулам, ідэяльнасці і няправільнаму выкарыстанню транспартных сродкаў неабходна абвясціць рашучую барацьбу.

Хлебазагатоўкі ў руках прыватніка

КОПЫСЬ. (Уласны кор.) Кааперацыя зусім не падрыхтавалася да хлебазагатоўак. Сялянні, прыносячы хлеб, прымушаны доўга чакатць прычывацца, покуль ён вызваліцца ад другой працы. Ня мае кааперацыя і неабходных тавараў: няма чыгуна, крун, сельдочу і інш. Прыватнікі праводзіць заложную загатоўку ў 2-х асіпскіх млынох і плаціцы на 1 р. 80 к.—2 р. пуд жыта, а дзяржаўныя загатоўчыцкай там ніколі ня былі.

Узмацніць прамысловы экспарт

«Калі на замежных рынках да каштава сыру адносіцца давоіі срыпяюча і ахвотна яго купляюць, то адваротнае зьявіцца сустракаецца ў адносінах да нашага прамэкспарту»—так заявілі кіраўнікі беларускага замежнага гандлю, якія нядаўна былі за граніцай.

Практыка і вопыт нашай працы паказалі, што нашы прамтавары рэалізуюцца больш цяжка, чымся наш сырец. Значна цяжэй абідць дрожджы, крухмал, папак, смалу, чым грыбы, лён, кушніну. А таму пыталіме аб палепшэнні якасці нашага прамэкспарту і яго развіццё зьяўляецца надзвычайна важным і актуальным.

Трэба прынаць, што ВСНГ БССР да гэтага часу мала ўвагі ўдзяляў пытанню прамысловага экспарту. А між тым, тут можна было развіць вялікую работу, бо ў нас у БССР маецца яшчэ цэлы рад прамысловых тавараў, якія маглі-б знайсці збыт на замежным рынку: запалкавая салойка, шклянныя вырабы, патака, глянзур, кварцавы пясок, крухмал, смала і г. д. За апошніы часы ровня краіны (Нямеччына, Эстонія, Фінляндыя) заікавіліся саладкавымі парасткамі ў піваваранай і дражджавой прамысловасці.

Толькі ў канцы гэтага году мы пачалі пасылаць за граніцу некаторыя прамтавары, і то аб гэтым прыходзіцца думаць толькі экспартуючым арганізацыям, якія цалкам заняты пытаннямі экспарту дзугарадных відаў і ня могуць удзяляць многа ўвагі гэтай справе.

Развіццём і ўзмацненнем прамэкспарту павінен быў заняцца ВСНГ, у руках якога знаходзіцца фабрыкі і заводы і які павінен ведаць аб тых рэсурсах, якія маюцца ў распараджэнні заводаў.

Зразумела, што пры экспарце прамысловых тавараў нам прыдзецца стыкнуцца са значнымі перашкодамі і ў першую чаргу вытрымаць моцную канкурэнцыю з боку замежных фірм. Але гэта нас не павінна спыняць, і нам трэба ўзяць цвёрды курс на выдзельне ўсіх магчымасцяў у гэтай галіне.

Ня трэба баяцца першых няўдач.



Б. М. СОЛЬЦ

Якімсьці д'абальскім вымыслам здаецца паведамленне аб яго смерці. Зусім-жа, зусім нядаўна ён быў сярод нас здаровы, бадзёры, поўны агню, энэргіі, з радасцю здаваўшы валікі ў БДУ.

Ён зьбіраўся яшчэ многа, многа працаваць і вучыцца...

Смерць вырвала з нашых радаў гэтага добрага таварыша, партыйца і камсамольца. Малады, ледзь дасягнуўшы 25-гадовага ўзросту, ён ужо меў за сабой значны стаж партыйнай, баявой працы. Некалькі год цяжкага падполья, некалькі год прыраванання ва шпітальна-каватэры Палішчы

ПАЧЫНАЕМ ПАРТЫЙНУЮ ВУЧОБУ

Праверым, ці ўсё зроблена да пачатку навучальнага году За ленінскую вучобу

Зараз мы ўваходзім ў паласу новага партыйна-навучальнага году. Тысяча партыйцаў, не пакідаючы сваёй штодзённай працы, засядуць за ленінскую вучобу. Выхаваць новыя кадры партыйцаў з нова прынятых рабочых і сялян, паглыбіць марксысцкі светлагляд партыі, навучыць правіраць тэорыю практыкай і практыкай тэорыю—вось агульная задача партасветы.

Адходным пунктам гэтае вучобы будзе вывучэнне практычнага і перыядычнага балансу працы партыі ў бягучым годзе. Пастаноўны партыі аб уроках шахцінскае справы, гаспадарчых кампаній, адозва аб самакрытыцы, пытанні калектыўнага будаўніцтва ў вёсцы, пытанні павінна складаць жывую душу партвучобы ў наступаючым годзе.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на вывучэнне таго влізарнага вопыту інтэрнацыянальнай барацьбы пралетарыату ўсяго свету, які даў нядаўна скончаны 6 кангрэс Камінтэрну.

Партыйная вучоба павінна насіць характар баявое прасякнутае большавіцкае няваісцю і незгодлівасцю зброі да розных дробна-буржуазных ухілаў як у тэорыі, так і ў быцц. Самакрытыка і крытыка нашых недахопаў павінны ўстапоў самае пачэснае месца.

Зусім відавочна, што для таго, каб ажыццявіць гэтыя задачы, зрабіць даступным для самых шырокіх колаў партыйцаў багацейшы вопыт партыі—для гэтага патрабаецца вельмі шмат сіл як ад саміх саучаюў, так і асабліва ад кіраўнікоў і партыйных устаноў.

Гэтыя сілы і ўменне павінны быць знойдзены. Да гэтага нас абавязвае папярэдні вопыт працы партыі і ўсё абстаівы складаючай су-

праэчнай сучаснасці. Адсюль вынік: вучыцца тэорыі, вучыцца практыцы патрэба і больш, і шырэй і глыбей. І зараз застаюцца ва ўсёй моцы словы, некалі сказаныя тав. Леніным: вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца.

Дырэктывы партыі аб поўнай добраахвотнасці ў навучанні не знаходзяцца ні ў якой супярэчнасці з вышэйазначаным патрабаваннем. Гэта значыць толькі, што кожны партыец павінен сам асабіста вызначыць, дзе і чаму, якой галіне ведаў ён будзе навучацца. Партыя бярэ на сябе абавязак навучыць кожнага кандыдата партыі элемэтарным ведам, каб для яго былі зразумелымі асноўныя прышчыцы гісторыі, арганізацыі, праграмы партыі. Далейшае навучальнае становіцца асабістым абавязкам кожнага партыйца перад партыяй, а партыя, арганізууючы адпаведныя формы вучобы, імкнецца дапамагаць ажыццяўленню жадашняй партыйцаў.

Толькі так трэба разглядаць уаўленне добраахвотнасці. І зразумела, што груба памыляецца той камуністы, які разуме добраахвотнасць, як поўнае ослабленне сябе ад абавязкаў папаўнення сваіх ведаў.

Але, як паказвае практыка, такіх выпадкаў не багата: асноўная маса партыйцаў з большавіцкай упартасцю імкнецца да паглыблення сваіх тэарытычных і практычных ведаў. Трэба толькі стварыць такія ўмовы, так рацыяналізаваць час партыйца, так наладзіць працу, каб гэтыя запатрабаваныя былі цалкам здаволены.

Надыходзячы партыйна-навучальны год павінен даць яшчэ лепшы актыўны баланс як па шырыні абхвату, так і асабліва па якасці вывучэння большавіцкай тэорыі.

К.

ПАРА АРГАНІЗАВАЦЬ САМААДУКАЦЫЮ

З кожным годам усё больш расце значэнне самаадукацыі ў сыстэме партасветы. Ужо ў мінулым годзе мы мелі ў нашай сыстэме партасветы каля 600 гурткоў самаадукацыі, у якіх займалася звыш 7.000 чалавек. Але, ня гледзячы на гэтыя колькасці поспехі, самаадукацыя і ў гэтым годзе не дала тых вынікаў, якія яна амала-б дала пры большай падрыхтоўцы ў пачатку навучальнага году, пры лепшай арганізацыі і больш сталым добракасным кіраўніцтвам у працягу ўсяго навучальнага году.

Працягваючы і надалей нашыя работы па самаадукацыі, мы павінны адначасова звярнуць галоўную ўвагу на палепшэнне якасці самаадукацыйнай работы. Аб гэтым неабходна памятаць і ў самым пачатку навучальнага году, ва ўсёй папярэдняй падрыхтоўчай рабоце.

Папершае, пачав з усімі пятаўнімі партасветы і адначасова з імі трэба шырока папулярызаваць формы і метады самаадукацыі.

Падругое, уся работа па камплектаванні адначасова з камплектаваннем усёй сеткі партасветы наогул. Рэгістрацыя ў гурткі самаадукацыі, на завочнае навучанне, забеспячэнне гурткоў і індывідуалаў літаратурай, прымацоўванне да іх сталых кансулгантаў-рэцэнтаў,—усё гэта павінна праводзіцца адначасова і з ня меншай увагай, як ва ўсёй школьнай сетцы.

Мы павінны, нарэшце, у 1928-29 годзе стварыць досыць срыпяючыя ўмовы для разгортвання самаадукацыйнай работы. Да гэтага часу, асабліва ў раёнах, гурткі распадаліся ня толькі з-за адсутнасці кіраўнікоў, але і з-за пачасты літаратуры. Трэба дабіцца, каб ва ўсіх раённых бібліятэках меліся асноўныя тэорыі Маркса, тэорыі Леніна і іншая марксысцка-ленінская літаратура. Трэба таксама практыкаваць пасылку перасочныя бібліятэчак гэтай літаратуры займаючымся самаадукацыяй індывідуалам і гурткам на вёсцы.

Некалькі слоў аб завочным навучанні. Што было асноўнай перашкодай у завочным навучанні мінулага году? Гэта, бюспрэчна, нагрукна студэнтаў завочны камбуз і курсантаў завочнай саўпартшколы, а потым—адсутнасць літаратуры. На гэта скардзяцца амаль што ўсе завочнікі. Таму пытанне аб кожным завочніку павінна абгаворывацца па пасаджэнні бюро ячэйкі ці бюро РК. Трэба прыняць усё меры, каб ужо спачатку заняткаў завочнікі былі досыць разгруканы і забяспечаны дастатковай літаратурай.

Пры поўным выкананні ўсіх паказаных мерапрыемстваў самаадукацыя ў наступным годзе досыць належныя вынікі.

Ш. Гольдэін.
Ячэйні, дапамагайце камплектаванню!
(гор. Менск)

Вячэрні саўпартшкола разлічыва на піваны партакцаў, які складаецца ў сваёй большасці з рабочых і мае мажлівасць у кожнай ст-

пунктах адкуль яно не перані-
аецца у другія пункты, а рэалі-
зуюцца на месцы, устаноўлена ца-
на ў 1 р. 40 к. за пуд.

Для прыстанцыйных пунктаў і
для глыбінных пунктаў, з якіх жы-
та пераніаецца ў пункты спажы-
вання, цана устаноўляецца акра-
гандлямі сумесна з загатоўшчыкамі.
Пры гэтым з загатоўчых цэн у
1 р. 40 к. будзе вылічвацца фактыч-
ны кошт перанікі да пункту рэалі-
зацыі. У гэтых пунктах цэны паві-
нны быць устаноўлены ня ніжэй
1 р. 20 к. за пуд.

Сярэдняя цана на пшаніцу—1 р.
75 к. за пуд. У акруговых гарадох,
адкуль лна ня вывозіцца, а рэалі-
зуюцца на месцы,—1 р. 85 к. за пуд.
Для прыстанцыйных і глыбінных
пунктаў цана на пшаніцу будзе вы-
лічвацца таксама, як на жыта і

пунктах на месцы, а рэалі-
зуюцца на месцы, устаноўлена ца-
на ў 1 р. 40 к. за пуд.
Для прыстанцыйных пунктаў і
для глыбінных пунктаў, з якіх жы-
та пераніаецца ў пункты спажы-
вання, цана устаноўляецца акра-
гандлямі сумесна з загатоўшчыкамі.
Пры гэтым з загатоўчых цэн у
1 р. 40 к. будзе вылічвацца фактыч-
ны кошт перанікі да пункту рэалі-
зацыі. У гэтых пунктах цэны паві-
нны быць устаноўлены ня ніжэй
1 р. 20 к. за пуд.

Сярэдняя цана на пшаніцу—1 р.
75 к. за пуд. У акруговых гарадох,
адкуль лна ня вывозіцца, а рэалі-
зуюцца на месцы,—1 р. 85 к. за пуд.
Для прыстанцыйных і глыбінных
пунктаў цана на пшаніцу будзе вы-
лічвацца таксама, як на жыта і

узлі ўважлі слабы тэзіс разлічэн-
ня хлебазагатоўчых работ. За 20-га
жніўня Беларускае загатоўі толькі
29 тонн, у той самы час, як Бел-
каапіс пры роўнай сетцы і ў тых
жа пунктах загатоўі 244.000 пуд.

Прамаствары для хлеба- загатоўчай кампаніі

Для арганізацыі фонду прамаствар-
оў у бягучую хлебазагатоўчую кам-
панію Дзяржбанк выдзеліў 650.000 р.
якія размяркуюцца наступным
чынам: Белкаапіс атрымае
300.000 руб., Дубровенская мануфак-
турная фабрыка—175.000 р., Шкло-
трас—75.000 руб., Якаўлевіцкая ма-
нуфактурная фабрыка—40.000 руб.,
Белтайндам—45.000 руб. У разгэс
застаецца 15.000 руб.

Гэта было ў 1926 г. Ён яшчэ
аўсім нядаўна прыбыў у БССР з
Польшчы ў параллель абмену палі-
тэаграфічных машынаў.

Усю душу сваю паклаў ён у га-
вэту, аддаўшыся працы ўвесь,
цэлым.

Пастаянна, у бяспрыных пла-
патах аб даручанай справе, аб лю-
бівай газеце ён зрабіў усё, каб
ператварыць яе ў баявую газету
камаму, якая неспрымліва зма-
гаецца за камуністычнае выхавань-
не мас дзурэйскай працоўнай мо-
ладзі.

Моцнае партыйнае пачуццё, дас-
капаляе веданне быту дзурэйскай
працоўнай моладзі, жывасць думкі
рабілі яго незамінным на паслу
рэдактара нашай газеты.

Сьмерць зьяляла яго з гэтага
бальбога паста... Крыўда, вялікая
крыўда быць сведкаю гібелі доб-
рага таварыша, партыйца і кам-
самольца.

Доўга, доўга вобраз яго будзе
жыць у сьвядомасці ўсіх, хто яго
ведаў і хто з ім працаваў. І кожны
раз, успамінаючы аб гібелі
таварыша, мы будзем гаварыць аб
ім: ён быў аднаею і верны бара-
цьбіт нашай партыі, нашага
Саюзу.

А. Ратнэр, Барань-
нікаў, Галавач.

Памяці таварыша і барацьбіта

Цэнтральны камітэт Мопр'у БССР
і Менскі акруговы камітэт Мопр'у
выказваюць глыбокі жаль з пры-
чыны нечаканай сьмерці т. Б. М.
Сольца.

Мопр БССР, у асобе т. Сольца,
страціў аднаго з лепшых і аднае-
ных сваіх працоўнікоў.

Палітэмігрант з Польшчы—тав.
Сольц прымаў там жывейшы ўдзел
у рэвалюцыйным руху моладзі з
1920 году, укладваючы ў гэтую
справу ўвесь свой рэвалюцыйны
энтузіязм і энэргію. Нездарма польскі
ўлады прыгаварылі яго да 10
год катаргі.

У 1921 годзе т. Сольц уступае ў
камуністычную партыю Польшчы і
працуе ў ёй з іменнай энэргіяй.

Тав. Сольц прыбыў на катарзе ў
Польшчы 4 гады і 1-га лютага
1926 году прыбыў у БССР на пер-
санальны абмен.

Тав. Сольц за ўвесь час работы
ў Менску быў актыўнейшым пра-
цаўніком Мопр'у, членам прэзыды-
уму ЦК Мопр'у БССР.

Актыўныя мопраўцы і ўсе член-
ны арганізацыі яшчэ мацней згру-
туюць свае рады, яшчэ больш ін-
тэксывна будуць змагацца за вы-
зваленне працоўных ад уціску ка-
піталізму, за тую справу, за якую
гераічна змагаўся наш набожны
т. Сольц.

Прэзыдыум ЦК Мопр'у БССР
і Менскага АК Мопр'у

дэ тэарэтычных пытанняў і вядо-
най бягучых партыйных пытанняў.
Па-за школьная сетка.

Прадметныя гурткі на прадпрыем-
ствах.
2. Гурткі бягучай палітыкі, гурткі
па вывучэнні асобных дэталей.
Завочная адукацыя. Па праграме
завочнай саўпартшколы або завочна-
га камбузу.

Сетка партвучобы для вёскі.
Адзіная партшкола па прыняцце,
як і ў горадах, праграма перароблена
з вучотам раённых умоў, матэрыялаў
і г. д.

Саўпартшкола.
Разлічана на 3 гады па праграме
гарадской саўпартшколы, гурткі з кі-
раўнікамі і бяз іх (самаадукацыя).

1. Прадметныя гурткі (гісторыя
партыі, палітэканомія).

2. Гурткі бягучай палітыкі.
3. Гурткі агітатараў у падвойнай
устаўоўкай: першае—да падрыхтоў-
цы агітатара непасрэднага правадзі-
ка ўсіх партыйных пытанняў і кам-
паній на р-ні і другое—з устаўоўкай
падрыхтоўкі агітатара за калекты-
візацыю вёскі. Завочнае навучальнае
да завочнай саўпартшколы і на за-
вочным камбузе і ў некаторых раён-
нах (Койданаве), дзе ёсць необход-
насьць і магчымасць—нядзельны
камбуз з перыядычнымі лекцыямі.

ТОЕ, ШТО ТРЭБА ЯШЧЭ ВЫРА-
ШЫЦЬ

Яшчэ ў працэсе вырашэння зна-
ходзіцца пытаньне аб абслугоўван-
ні партвучобай зьменных прадпры-
емстваў. Яшчэ вырашыць пытань-
не аб адзінай школе, якая ўтвараецца
па прадпрыемствах. Па пытанні
аб саўпартшколе і ввчэрняга камбу-
зу, якія маглі-б абслугоўваць зьмен-
ныя прадпрыемствы аб іх зарэ пра-
цы спецыяльная камісія пры АПА
АК КП(б)В.

Галоўнае трэба неадкладна прысту-
піць да правэркі, што і як зроблена
па гэтым пытанні, што і як яшчэ
трэба зрабіць, каб сваячасова і верна
пачаць новы навучальны год.

ГЕРШОН.

што яна не магла пількам надава-
ліць патрабаванні партыйцаў. Адзін
год навучання, два дні заняткаў у
тыдзень, нагрузка партыйцаў, сла-
бая агульна-асветная падрыхтоўка
не давала партыйцам неабходнай
веды. Практыка працы аднаею
саўпартшколы няўхільна вымагае
арганізацыі двухгадовай школы. І
ў гэтым годзе АПА Менакруткому
арганізаваў двухгадовую ввчэрнюю
школу.

Прыём у ввчэрнюю саўпартшколу
пачаўся з 20 жніўня.

Залў для паступлення ў ввчэ-
рную саўпартшколу падана шмат, а
на прыём таварышоў прыходзіць
вельмі мала. Прышоўшы на прыём
таварышы незнаёмы з праграмай
школы.

Усё гэта гаворыць за тое, што
ячэйкі мала аддалі ўвагі падрыхтоў-
цы да партвучобы наогул і камплек-
таваньню школ у прыдатнасці.

Ячэйкам неабходна разварушыцца,
бо ўсякае спазьненне пераходзіць
сваячасова камплектаваньню шко-
лаў, а позьняе камплектаваньне не
дае магчымасці падлічыць коль-
касць падручнікаў і кіраўнікоў, а
таксама пераходзіць правільнаму
камплектаваньню груп у самой шко-
ле.

ТУРБОВІЧ.

што яна не магла пількам надава-
ліць патрабаванні партыйцаў. Адзін
год навучання, два дні заняткаў у
тыдзень, нагрузка партыйцаў, сла-
бая агульна-асветная падрыхтоўка
не давала партыйцам неабходнай
веды. Практыка працы аднаею
саўпартшколы няўхільна вымагае
арганізацыі двухгадовай школы. І
ў гэтым годзе АПА Менакруткому
арганізаваў двухгадовую ввчэрнюю
школу.

Прыём у ввчэрнюю саўпартшколу
пачаўся з 20 жніўня.

Залў для паступлення ў ввчэ-
рную саўпартшколу падана шмат, а
на прыём таварышоў прыходзіць
вельмі мала. Прышоўшы на прыём
таварышы незнаёмы з праграмай
школы.

Усё гэта гаворыць за тое, што
ячэйкі мала аддалі ўвагі падрыхтоў-
цы да партвучобы наогул і камплек-
таваньню школ у прыдатнасці.

Ячэйкам неабходна разварушыцца,
бо ўсякае спазьненне пераходзіць
сваячасова камплектаваньню шко-
лаў, а позьняе камплектаваньне не
дае магчымасці падлічыць коль-
касць падручнікаў і кіраўнікоў, а
таксама пераходзіць правільнаму
камплектаваньню груп у самой шко-
ле.

ТУРБОВІЧ.

Не пакідаць добрага па- чатку

100 чал. партыйцаў з вытвор-
часьці, свочыўшых прапагандыст-
кія курсы пры АПА Мен. АК (60 чал.)
і ў Барысаўскім РК (40)—гэта
першы крок у справе падрыхтоўкі
рабочых прапагандыстскіх кадраў. Але
гэты ўклад прападзе дарам, калі мы
зараз-жа ня возьмемся за далейшае
пашырэнне кваліфікацыі рабочых-
прапагандыстскіх. Гэтай справе па-
вінны дапамагчы ячэйкі, АПА АК
і АПА габінэты.

Скончыўшы курсы прапаган-
дыстскіх павінны быць галоўнымі
памочнікамі апарта ячэйкі ў спра-
ве агітацыі за вучобу, раскрутка-
чыня ўсіх пытанняў новага на-
вучальнага году, ініцыятарамі па
арганізацыі школ, гурткоў у сабе
на прадпрыемстве. Ячэйкі павінны
накопляць магчым, часцей выкары-
стоўваць прапагандыстага на пы-
танні партыйнай вучобы, уця-
нення ва ўсю агітпрацу, прадастаў-
леньня ім дакладна іх пра-
цы таварыскі абставіны, якія так
неабходны для пачынаючага прапа-
гандыстага.

АПА АК сумесна з АПА габінэ-
там павінны з самага пачатку пра-
цы работы гурткоў і школ утвара-
ць для прапагандыстскіх семіна-
ры па асобных праграмах, з аса-
блівай увагай падбраўшы кадр
кіраўнікоў. Трэба перыядычна на-
ладжваць кансультацыі па пытан-
нях, пашыраючых кругазор прапа-
гандыстага, наведваць яго заняткі
ў школе з мэтай выпраўлення яго
работы. Сам прапагандыст паві-
нен заўсёды быць зьвязаным з сваёй
лабараторыяй—АПА габінэтам.
Тут ён зможа знайсці вырашэнне
ўсіх неспраўдлівых пытанняў.

Эрэнбург.



Хадэкі аб канстытуцыі

Нарада хрысьціянска-дэмакратычнае
партыі, якая адбылася 1-га верасьня ў
Варшаве, выказалася проціў прэзідэн-
цкага ўстрою (г. зн., проціў наданьня
прэзідэнту Польшчы гэтых-жа кансты-
туцыйных прывілеяў, якія мае прэзідэнт
П. Амар. Злуч. Шт.) і за захаваньня
парламентарнага ладу. Прэзідэнт паві-
нен атрымаць толькі права вота ў існа-
важлівых выпадках.

Выказанню неадверця ўраду павіна
быць зроблена ня менш, як пазнаёна
законнае лічыць дэпутатаў. Соём і сенат
павінны быць зброены ў правах.

Засуджаньне вучонага на катаргі

Варшаўскі акруговы суд засудзіў на
4 гады катаргі С. Януіскага, асістэнта
катэдры мовазнаўства Кракаўскага
універсітэту, за прыналежнасьць да
камунізму. Януіскі не адмоўся ад
прыналежнасьці да камунізму, толькі
завячыў, што быў у ёй радавым саб-
рам.

Паэты пад пагрозай катаргі

На днях у Лодзьскім акруговым судзе
абудзецца суд над паэтамі Вітальям
Вандурскім, аўтарам „Сьмерці на гру-
шы“. Вандурскі вінаваціцца ў прына-
лежнасьці да камунізму.

Вандурскі быў арыштаваны ў лютым
г. г., калі ён быў упоўнаважаным ви-
барца сьпісу № 13 у Лодзі. Тады
рад літэратураў абвясціў адкрыты ліст
да пракуратара, дамагаючыся выпу-
сць яго Вандурскага на волю.

АРЫШТ ІІ ЧАЛАВЕК

„Дз. Віл.“ (№ 200) наведвае, што
ў Вярхіх Занікоўцах, недалёка ад
польска-савецкае граніцы, нібы-та вы-
крыта камуністычная ячэйка. Ары-
штаваны ІІ чалавек.

ПАЛІЦЫЯНТ-БАНДЫТ

Па вестках „Глосу Правды“, 3-га ве-
расья ў Лодзі павінен быў адбыцца
суд над паліцыянтам Лютаслаўскім, абві-
навачаным у трох бандыцкіх вандах.

ПАЛІТЫЧНЫЯ ГРАМІЛЫ

У Львове адбылася пакаража ў
кватэры старшыні мясцовага аддзелу
вядомага партыі. Невядомы аладеі
ператрылі ўсе паперы і зааралі
партфель з усімі грамамі і паперамі
і вельмішпа перапіскаю. Нааўтра
партфель усімі грамамі і паперамі
быў зьвернуты праз пошту.

Па агульнай думцы граміны былі
падасланы пільсудчыкам, які хапелі
хаця-бы такім спосабам знаёміцца
з плянамі ворагаў. Спосаб усім
«у стылі польскіх адносінаў», як ка-
заў Пільсудзкі.

Рознае адусюль

АНГОРА. Рада міністраў Турцыі
прыняла пастанову аб далучэньні
Турцыі да пакту Вельфа.

БЭРЛІН. Началіся супольныя ан-
гла-францускія манюўры ў Рэйнскай
краіне. У штаб-кватэру камандуюча-
га францускімі войскамі прыбылі га-
лоўнакамандуючы ангельскімі і
бельгійскімі акупацыйнымі арміямі.

ЛЭНДАН. На крейсэры «Чэмпіён»
у Портсмуд прыбылі цэлы 41 чалавек
каманды ангельскай падводнай
лодкі «L-55», загінуўшай 9 год та-
му назад у бая ў Фінскай затоцы.

БЭРЛІН. Пацярпеў аварыю сама-
лёт, які рабіў рэгулярныя рейсы
Эрфурт-Мюнхэн (Нямеччына). Ката-
строфа адарылася пры пасадцы. Пі-
лёт і асобы пасажыры загінулі.

ТОКІЁ. Падпісан першы кантракт
аб закупцы Японіяй 65.000 тонн наф-
ты з будучае вытворчасці савецкага
Нафтаіндыкату.

БЭРЛІН. Начальнік паліцыі (сапы-
ял-дэмакрат) забараніў выступленьне
не атраду вэбсывідыстскіх—юных
франтавікоў у карысьць усеагульнага
галасаваньня на пытанні аб па-
будове браніоспа.

ГЭЛЬСІНГФОРС. Праўдзены са-
цыял-дэмакратычнага спартыўнага
саюзу паставіла выключыць з са-
мову спартсменаў, якія ўдзельнічалі
ў спартакіядзе ў СССР.

Зьмянішэньне запасу замеж- ных валют

Баліан польскага дзяржаўнага
банку за другую декаду жніўня па-
казвае далейшае зьмянішэньне зап-
су золата і замежных валют на 3,5
млн. злотых. Усяго ад 1-га студзеня
г. г. запас замежных валют у банку,
злічаных на пакрыццё золата,
зьменіўся на 185,8 млн. злотых.

КРЫШТЫ У ЛЬВОВЕ

2-га верасьня львоўскія камсамоль-
цы наладзілі мітынг на пляцы Соль-
скіх. Паліцыя разганала мітынг і ары-
штавала некалькі чалавек.

ПАРЫЖ. Забаронена аянты-міліта-
рыскага дэманстрацыі ў Сэн-Дані
(ваколіца Парыжу). «Юманітэ» заў-
дае, што ня мільячы на забарону,
дэманстрацыя будзе наладжана.

САФІЯ. 72 дэпутаты групыкі Ляп-
чэва агаласілі залву, у якой нага-
жаюць выхадом з урадавай партыі
«Дэмакратычны зьговар».

ШАНХАЙ. Міністэрства грашовых
спраў нанкінскага ўраду выпускае
кароткатэрміновую «пазыку аднаў-
леньня» на 40 млн. долараў.

ОСЛО. Нарада, скліканая міністрам
абароны, згадзілася на тым, што по-
шукі «Латам» сярэд льдоўкі могуць
быць спынены. Пошукі будуць пра-
цягвацца толькі ўздоўж нарвэскага
бэрагу.

ТОКІЁ. У Карэі адбылося моцнае
разводзье, якое прычыніла вялікае
разбурэньне. Да гэтага часу знойдзены
цэлы 482 аэвір разводзьяў. 300
чал. загінулі невядома дзе. У пагра-
нічным в Карэй раёне—Гірынскай
правінцыі (Манчжурія) загоплены
тры гарады.

БРУСЭЛЬ. Рабочыя-будуўнікі па-
станавілі абвясціць 17-га верасьня
забастоўку, у выпадку, калі пра-
дпрыемцы адмовацца павысьці зар-
плату.

сваі пачатковай фабрыцы забяраць аб прыбраныя памішквалі. Тое-ж самае ў Віцебскім працкалектыўе «Прагрэс». Аб усіх гэтых «дробязях» маюцца спецыяльныя пункты ў калдагаварох, але пункты гэтыя ня выконваюцца. Чаму? Няма сродкаў? Нічога падобнага. Увагі няма, ды яшчэ часам і жаданья.

Возьмем спецвонратку. На фабрыцы «Самаход», у працкалектыўе «Прагрэс» (Віцебск), на гарбарні «Пралетарскі шлях» (Гомель) некаторым групам рабочых ня выдана спецвонратка. А калі спецвонратка дае і выдаецца, дык несвачасова, з вялікім спазненнем («Прагрэс», «Пралетарскі шлях», бабруйскае працкалектыўе абутнікаў і інш.).

Спецвонратка—ня дробязь. Але колькі раз ужо гаварылі аб спецвонратцы? Бушы прагулі.

Або—ці трэба гаварыць аб скрыні для хававання харчоў? На менскай фабрыцы абутку гэтае пытаньне выглядае шмат нараканняў. Яшчэ 3-ці пленум ЦП саюзу гарбароў у студзені месяцы г. г. адназначна адсутнасць гэтых скрынёў. А Белскурттрэст і ў вас сабе ня дэма.

На гарбарні «Бальшавік» у Менску, на гарбарні і шчачінай фабрыцы ў Віцебску, у бабруйскай і шчачінай арцель практыкуюцца звыш нормы вышэй працы.

На гомельскай фабрыцы абутку «Праца» наём рабочай сілы адбыўся без біржы працы і паміма фабкому. Часовыя рабочыя працавалі звыш 2-х месяцаў і ўсё-ж лічыліся часовымі. Тут-жа, на гарбарні «Пралетарскі шлях», заўком не па ведаўся аб наборы рабочых.

Спазыненца выдача зарплаты. Гэта датычыць працкалектыўаў—«Прагрэс» у Віцебску і абутнікаў у Бабруйску. Праўда, спазненні невялікія—на 3-5 дзён, але ўсё-ж такі рэч недапушчальная.

На выконваюцца пункты калдагавароў, якія датычаць навучання падрастаў і г. д.

Паўтараем, шмат з гэтых мерапрыемстваў не вымагаюць вялікіх выдаткаў. Нарэшце, усё гэта павінна было быць выканана, наколькі ўсё гэта абумоўлена ў калдагаварох. Але калдагавор сам па сабе, а некаторыя гаспадарнікі самі па сабе.

РВК парушаюць дагаворы

Нямала парушэнняў калдагавароў маюцца і ў межустановах з боку РВК. Праверка выканання калдагавароў, ужытая саюзам мэсанпрацы, устанавіла вялікіх непарадкі ў Халопеніцкім і Койданаўскім раёнах. У Халопеніцкім раёне зарплата мэханікам выдаецца са спазненнем, ня ўсім выдача спецвонратка, ге прадастаўлены пакой для чырвонага кутка, не выдаецца табак падліку працы і г. д.

Прэзідыум ЦП ухваліў пастанову аб прымяненні Халопеніцкага РВК да адказнасці.

Такія-ж непарадкі маюцца і ў Койданаўскім раёне. Ня выконваецца пункт дагавору аб выдачы зарплат адпачынкам уперад на час водпуску, ня захоўваецца прадастаўленне дзён адпачынку і канунаў, няма правіл унутранага распорядку. Нават такая дробязь, як выдача 9 рублёў аднаму з працаўнікоў, пераніжтаму ў другое месца працы, выкалікала шмат рэзкіх. Койданаўскі РВК доўга супраціўляўся і не падаваў годна калдагавору.

Іншая праца часова замест адпачынку, прынята без біржы працы. Табэль падліку працоўнага часу выдаецца надбайна і фармальна. У пральні адсутнічае вентыляцыя. Ванная і душ працаўніком не прадастаўляюцца.

У цэнтральным радзільным доме

Падрыхтоўка да перазаключэння калдагавароў пачалася ў ЦЭНТРЫ ўВАГІ—ПРАВЕРКА ВЫКАНАННЯ СТАРЫХ ДАГАВАРОЎ

З 1-га верасня па некаторых прафсаюзах пачалася падрыхтоўка да перазаключэння калдагавароў.

Хэмікі разаслалі ўсім нізавым ачоткам дырэктарскіх ліст, у якім прапануюць у першую чаргу пачаць праверку выканання адміністрацыйных сучасных калдагавароў, пры чым супольна з выяўленьнем пунктаў дагавароў, што ня выконваюцца, павінна таксама выяўляцца жыццёвасць таго ці іншага пункту дагавору. Да праверкі выканання дагавароў трэба прыцягнуць шырокія пласты рабочых, неадкладна наведміць усіх аб пачатку падрыхтоўкі да новай калдагаворнай кампаніі. Праверка выканання дагавароў павінна быць скончана да 20-га верасня.

У краўцоў вылучаны камісіі для вывучэння становішча заробатнай платы рабочых Меншэў і Вітшэў. Камісіі павінны скончыць сваю працу да 1-га кастрычніка. Потым пачнецца праверка выканання калдагавароў.

У саюз мэсанпрацы 10-га верасня склікаецца акруговая парада, якая абгаворыць пытаньне аб падрыхтоў-

цы новай калдагаворнай кампаніі. Гэта зьявіцца і пачаткам кампаніі падрыхтоўкі. 18-га верасня склікаецца пленум ЦП, на якім стаіць пытаньне аб падрыхтоўцы да перазаключэння калдагавароў. У гэтым годзе перад саюзам мэсанпрацы стаіць больш складаная задача. У мінулым годзе калдагавор заключыўся з адной установай—акруговым аддзелам аховы здароўя на ўсе надуладныя яму ўстановы, у гэтым годзе пастаўлена заключыць паасобныя дагаворы з найбольш буйнымі ўстановамі.

Саюз рабочых папяровай прамысловасці заапрасіў папярочны трэст адносна фонду заробатнай платы для правядзення тарифнай рэформы на 4-х прадпрыемствах, дзе тарифная рэформа яшчэ не праведзена. Фабрыкам таксама пасланы ліст аб неабходнасці падрыхтавацца да гэтай працы.

Саюз саўгандальслужачых запрапанавалі ўсім камслужам правесці праверку выканання калдагавароў і не пазней 5-га верасня накіраваць у ЦП усё матэрыялы.

Усё гэта прымуціла апошні пленум ЦП саюзу хэмікаў канстатаваць, што па радзе прадпрыемстваў, з прычыны няўважлівых і ў паасобных выпадках безадказных адносін мясцовай адміністрацыі, калдагаворныя сістэматычна парушаліся. Пленум ухваліў пастанову аб прыцягненні паасобных гаспадарнікаў да судовае адказнасці, але ў той-жа час зазначыў, што менатары заўкомы ня былі досыць настойлівымі ў сваіх патрабаваннях у адносінах выканання калдагавароў.

На гэтым пункце аб арганізацыі школы з тэхнічна-вытворчым ухілам. На гуде «Кастрычнік» зарплата ніколі поўнасьцю не выдавалася. Цяжкі атрымлівалі зарплату не адпачасова. Ня выкананы пункт аб арганізацыі школы з тэхнічна-вытворчым ухілам. На гуде «Праца» зарплата вышываецца ў канторы, а не па цэхах. Таму ў канторы заўсёды чаргі і даўка. Ня робіцца бягучы рамонт рабочых кватэр. На гуде імя Домбала рабочым не выдаюцца пасяцельныя прылады. Налічэнні заўкому ніколі ў час не выдаюцца. Шмат цяжкімі было з пытаньнімі аб спецвонратцы. Шплаттрэст вельмі позна ўспомніў аб тым, што трэба заказаць спецвонратку. Меншэй ня мог знайсці ўжо на рынку патрэбнага матэрыялу. Дзякуючы гэтаму выдача спецвонраткі рабочым зацягнулася да чэрвеня месяца, а павінна была быць выдана 1-га ліста. Тое-ж самае было і па трэсьце запалак.

Усё гэта прымуціла апошні пленум ЦП саюзу хэмікаў канстатаваць, што па радзе прадпрыемстваў, з прычыны няўважлівых і ў паасобных выпадках безадказных адносін мясцовай адміністрацыі, калдагаворныя сістэматычна парушаліся. Пленум ухваліў пастанову аб прыцягненні паасобных гаспадарнікаў да судовае адказнасці, але ў той-жа час зазначыў, што менатары заўкомы ня былі досыць настойлівымі ў сваіх патрабаваннях у адносінах выканання калдагавароў.

НА НОВЫМ ШЛЯХУ

(М-ка Капыль, Меншчына)

У Капылі сёння адна гаворка, а ў капыляна думка: — Ці будзе праведзена земляўпарадкаванне мястэчка? Як яно будзе праводзіцца? Якую зямлю і дзе дадуць таму ці іншаму земляроў?

— А што будзе з малазямельнымі? — Што досыць земляўпарадкаваньне саматульнікам і ўсяму насельніцтву мястэчка? Вось гэтыя пытаньні надта цікавыя і непакояць капыляна.

ЧАМУ ТРЭБА ЗЕМЛЯЎПАРАДКАВАНЬНЕ МЯСТЭЧКА?

У Капылі зараз налічваецца каля 700 гаспадарак. Само мястэчка пабудавана на надта высокім гарыстым месцы. Зямля некаторых гаспадароў знаходзіцца ў адлегласці ад мястэчка да 5 вёрст. Зямля раскідана ў розных кавалках. Ёсць гаспадары, якія маюць на тры дзесяціны зямлі ў 20-ці розных месцах. Паную трохпалёўка. І вядома, што ўраджайнасць зямлі надта, мала, нізкая.

Ёсць такія вучасткі зямлі, куды гаспадар яшчэ ні разу не ваўгнуў з прычыны далёкай адлегласці. А калі, нават, і зьявіцца воз ці другі і пацярпюць зьверку, дык вынікаў належных няма. Асабліва гэта адбываецца на маламоцных гаспадарках. Ёсць шмат такіх гаспадароў, якія ня маюць сваіх коняў і якім надта цяжка апрацоўваць свае 2-3 дзесяціны зямлі. А калі настане час ворыва ці ўборкі збожжа, бядняк вымушаны кланіцца заможніку, каб апошні

члены саюзу, што былі на апрацоўку, празьце толькі адзіп сакратар, камуністычнай ачоткі няма, камсамольская ачотка зусім бездзейнічае, нічога ня робіцца з боку кааператыву, у прыватнасці Смалініцкага крэдытнага таварыства.

На гуде «Кастрычнік» зарплата ніколі поўнасьцю не выдавалася. Цяжкі атрымлівалі зарплату не адпачасова. Ня выкананы пункт аб арганізацыі школы з тэхнічна-вытворчым ухілам.

На гуде імя Домбала рабочым не выдаюцца пасяцельныя прылады. Налічэнні заўкому ніколі ў час не выдаюцца.

Шмат цяжкімі было з пытаньнімі аб спецвонратцы. Шплаттрэст вельмі позна ўспомніў аб тым, што трэба заказаць спецвонратку. Меншэй ня мог знайсці ўжо на рынку патрэбнага матэрыялу. Дзякуючы гэтаму выдача спецвонраткі рабочым зацягнулася да чэрвеня месяца, а павінна была быць выдана 1-га ліста. Тое-ж самае было і па трэсьце запалак.

Усё гэта прымуціла апошні пленум ЦП саюзу хэмікаў канстатаваць, што па радзе прадпрыемстваў, з прычыны няўважлівых і ў паасобных выпадках безадказных адносін мясцовай адміністрацыі, калдагаворныя сістэматычна парушаліся. Пленум ухваліў пастанову аб прыцягненні паасобных гаспадарнікаў да судовае адказнасці, але ў той-жа час зазначыў, што менатары заўкомы ня былі досыць настойлівымі ў сваіх патрабаваннях у адносінах выканання калдагавароў.

БОЛЬШ ПРАЦЫ З НАЦ. МЕНШАСЦЬЯМІ І БЕДНАТОЎ

«Навоншта нам арцелі, калектывы. Мы хочам толькі ў камуну».

Вось словы заможнікаў. Вось іх кулацкая «палітыка», накіраваная на зрыў працы.

Заможнікі баяцца, што зямля, якую яны зараз паўтоўвалі, будзе выяўлена, падлічана.

Заможнікі распускаюць такія чуткі, што быццам-бы «ўся лепшая наша зямля будзе аддана жыдом», «райвыканком забярэ лепшыя нашы сенажаці, а пасля будзе аддаваць у арэнду» і інш.

А калі каморнікам, якія зараз скончылі абмер агульнай плошчы зямлі і мяжы мястэчка, патрэбны былі рабочыя, заможнікі ўсімі мерамі імкнуліся сарваць іх працу: не пазычалі рабочых, не загатаўлялі сваячасова слупкоў.

А ў трэцім раёне мястэчка заможнікі дайшлі нават да таго, што нават палалі бедняка з тым, каб ён выступалі супроць земляўпарадкаваньня, а калі прыдзе прадаўнік ад РВК, дык ня даць яму гаварыць. Вядома, што «махінацыя» заможнікаў спатыкае рашучы адпор з боку несаможнікаў і беднаты, якія з дня на дзень чакваюць таго дня, калі пачнуць надзяляць зямлю, арганізоўваць пасёлкі, калектывы. А гэта будзе ў будучым годзе, калі будзе прыступлена да разьмеркаваньня і надзяленьня зямлі. Праз два-ж гады праца па земляўпарадкаваньні Капылі павінна быць скончана.

ЗАМОЖНІКІ-«КАМУНАРЫ» ЗРЫВЮЦЬ ПРАЦУ

Вядома, што гэтае расьсяленьне, аб якім гавораць цяпер ва ўсё, закрывае ў першую чаргу заможнікаў. Вось чаму заможнікі распускаюць заарозныя хлусьнівыя чуткі ды імкнуцца сарваць усю працу.

«Навоншта нам арцелі, калектывы. Мы хочам толькі ў камуну».

Вось словы заможнікаў. Вось іх кулацкая «палітыка», накіраваная на зрыў працы.

Заможнікі баяцца, што зямля, якую яны зараз паўтоўвалі, будзе выяўлена, падлічана.

Заможнікі распускаюць такія чуткі, што быццам-бы «ўся лепшая наша зямля будзе аддана жыдом», «райвыканком забярэ лепшыя нашы сенажаці, а пасля будзе аддаваць у арэнду» і інш.

А калі каморнікам, якія зараз скончылі абмер агульнай плошчы зямлі і мяжы мястэчка, патрэбны былі рабочыя, заможнікі ўсімі мерамі імкнуліся сарваць іх працу: не пазычалі рабочых, не загатаўлялі сваячасова слупкоў.

СЯЛЯНЕ НЯ ВЕДАЮЦЬ ПРА ПАЗЫКУ

(Касьцюковіцкі раён, Магілёўшчына)

Мы ўжо пісалі, што Магілёўшчына цягнецца ў хлясьце ў справе рэалізацыі пазыкі. Зараз выяўляецца, што сяляне раду раённаму Магілёўскае аргргі нічога ня ведаюць пра пазыку.

Сяляне вёсак Капічы, Дзямідовічы, Трусаў, Вялікая і Малая Крапіўні амаць што вічога ня чулі аб кампаніі. Чыя гэта тлумачыцца? Выключна надбайнымі адносінамі нізавога апарату да рэалі-

зацы пазыкі, які сукакоўся, разаслаўшы абажнікі. Зразумела, што пры гэтых адносінных добрых вынікаў ня будзе. Час ідзе. Трэба райвыканкому сур'ёзна ўзяцца за работу. Неабходна прыцягнуць настаўніцтва да справы распаўсюджваньня. Да гэтага часу настаўніцтва пералічаных вёсак вельмі ўзведла ў кампаніях ня прымала.

ПЕРШЫЯ ПАПІСЧЫКІ НА КОЖНЫ ДВОР—АБЛІГАЦЫЮ

МАГІЛЕЎ. (Уласны кар.). Вёска паступова ўцягваецца ў справу рэалізацыі. Члены калектывнай гаспадарні «Север» падпісаліся на 240 руб. Члены калгаса імя Прышчэпава дадаткова падпісаліся на 65 руб. (раней яны сабралі 200 руб.). Члены арцелі «Орт» калектывна падпісаліся на 120 рублёў.

У Новасёлкаўскім сельсавеце 10 грамадзян падпісаліся на працягу 5 хвілін на 10 руб. кожны і ўнеслі першы ўноса.

МАГІЛЕЎ. (Уласны кар.). Вёска паступова ўцягваецца ў справу рэалізацыі. Члены калектывнай гаспадарні «Север» падпісаліся на 240 руб. Члены калгаса імя Прышчэпава дадаткова падпісаліся на 65 руб. (раней яны сабралі 200 руб.). Члены арцелі «Орт» калектывна падпісаліся на 120 рублёў.

У Новасёлкаўскім сельсавеце 10 грамадзян падпісаліся на працягу 5 хвілін на 10 руб. кожны і ўнеслі першы ўноса.

НА ЗЛО ВОРАГАМ

Бліскучы прыклад клясавае сьвядомасьці

У глухім кутку, сярод драмучых хлясоў, недалёка ад мяжы з Польшчай, у Лельчыцкім раёне захавалася невялікі заводзік Лесбелу з 35 рабочымі. Прыезд прадаўніка раённай камісіі па распаўсюджанні пазыкі разварушыў завод.

Усе рабочыя сабраліся ў памяшканьні чырвонага кутка. Адзін рабочы адрозу падпісаўся на 100 руб. і чакаў, што яго прыкладу паследуюць іншыя. Пачаліся самыя сур'ёзныя спаборніцтвы. Адзін падпісаўся на 100 руб., другі на 200, трэці на 150 руб. і г. д. За дзьве гадзіны на заводзе «Чырвоны пагранічнік» рэалізавана пазыкі на 2.660 руб., што складае 250 проц. месячнага заробтку рабочых.

Невялікі, закінуты ў мядззвёжжы кутку заводзік паказаў бліскучы прыклад клясавай вытрыманасьці і сьвядомасьці свайго абавязку перад свайой пралетарскай дзяржавай.

ДАДАТКОВЫЯ СУМЫ НА СУПРОЦПАЖАРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

ГОМЕЛЬ. Белдзяржстрах адпусціў дадатковыя сумы на проціпажарныя мерапрыемствы ў акрузе. Адпущаныя сумы будуць скарыстаны: на набыццё палярнага інвентару для Веткі—1.615 руб., для Добруша—2.063 руб., для Рэчыцы—963 р., Гомеля—924 руб., на проціпажарныя мерапрыемствы ў селішчах—2.680 руб. Акрамя таго, Белдзяржстрах адпусціў 961 руб. на барацьбу з падзяжом скаціны. З паказанай сумы 500 руб. пойдзе на абсталяваньне Дзятловіцкай вятлячэбніцы 140 руб. на пакупку розных прыладаў для вятлячэбніцы: Дзятловічы, Горвалы, Лоева, Камарына.

РАСПЯЧАЙСЯ МЕСЯЧНІК „ПРЭЧ НЯПІСЬМЕННАСЬЦЬ“

ВОРША, (Уласны кар.). З 15-га верасня пачаўся ў акрузе будзе праводзіцца месячнік «Прэч няпісьменнасць». У працягу месячніка будуць праводзіцца скарбонкавыя зборы і на падліскіх лістках. Месячнік пройдзе пад лэзункам папулярызачы ідэй таварыства «Прэч няпісьменнасць», улічэння ў яго больш членаў і арганізацыі новых ячэек таварыства.

Пасля сходу быў арганізаваны запіс асоб, якія жадаюць падпісацца на пазыку. Адзін за другім падыходзілі рабочыя гаспадаркі да стала і падпісваліся на аблігацыі. Запісалася 40 чалавек на суму каля 2.000 руб., што складае 100 проц. месячнай пэнсіі.

Сумесна з рабочымі падпісаліся прадаўнік шэфтаварыства і аб'ездчык мясьніцтва, якія раней набылі аблігацыі па месцы службы.

НА ЗЛО ВОРАГАМ

Бліскучы прыклад клясавае сьвядомасьці

У глухім кутку, сярод драмучых хлясоў, недалёка ад мяжы з Польшчай, у Лельчыцкім раёне захавалася невялікі заводзік Лесбелу з 35 рабочымі. Прыезд прадаўніка раённай камісіі па распаўсюджанні пазыкі разварушыў завод.

Усе рабочыя сабраліся ў памяшканьні чырвонага кутка. Адзін рабочы адрозу падпісаўся на 100 руб. і чакаў, што яго прыкладу паследуюць іншыя. Пачаліся самыя сур'ёзныя спаборніцтвы. Адзін падпісаўся на 100 руб., другі на 200, трэці на 150 руб. і г. д. За дзьве гадзіны на заводзе «Чырвоны пагранічнік» рэалізавана пазыкі на 2.660 руб., што складае 250 проц. месячнага заробтку рабочых.

Невялікі, закінуты ў мядззвёжжы кутку заводзік паказаў бліскучы прыклад клясавай вытрыманасьці і сьвядомасьці свайго абавязку перад свайой пралетарскай дзяржавай.

ДАДАТКОВЫЯ СУМЫ НА СУПРОЦПАЖАРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

ГОМЕЛЬ. Белдзяржстрах адпусціў дадатковыя сумы на проціпажарныя мерапрыемствы ў акрузе. Адпущаныя сумы будуць скарыстаны: на набыццё палярнага інвентару для Веткі—1.615 руб., для Добруша—2.063 руб., для Рэчыцы—963 р., Гомеля—924 руб., на проціпажарныя мерапрыемствы ў селішчах—2.680 руб. Акрамя таго, Белдзяржстрах адпусціў 961 руб. на барацьбу з падзяжом скаціны. З паказанай сумы 500 руб. пойдзе на абсталяваньне Дзятловіцкай вятлячэбніцы 140 руб. на пакупку розных прыладаў для вятлячэбніцы: Дзятловічы, Горвалы, Лоева, Камарына.

РАСПЯЧАЙСЯ МЕСЯЧНІК „ПРЭЧ НЯПІСЬМЕННАСЬЦЬ“

ВОРША, (Уласны кар.). З 15-га верасня пачаўся ў акрузе будзе праводзіцца месячнік «Прэч няпісьменнасць». У працягу месячніка будуць праводзіцца скарбонкавыя зборы і на падліскіх лістках. Месячнік пройдзе пад лэзункам папулярызачы ідэй таварыства «Прэч няпісьменнасць», улічэння ў яго больш членаў і арганізацыі новых ячэек таварыства.

Тыражы па 2 пазыцы індустрыялізацыі адбываюцца праз кожныя 3 месяцы. У кожным тыражы можна выйграць ад 100 да 5.000 руб.

У ПРЭЗЫДУМЕ ЦСПСБ

Увага вытворчым нарадам!

Пашыраецца дапамога застрахованым

ШТО ПАКАЗАЛА АБСЬЛЕДВАНЬНЕ РАБОТЫ ВЫТВОРЧЫХ НАРАД

На прэзыдыуме ЦСПСБ, 6-га верасня, загадчык АТЭ тав. Розін далажыў аб выніках абслюдваньня працы вытворчых нарад па Менску, Бабруйску, Магілёву і Мазыру, усюго на 18 прадпрыемствах.

Агульны вывад, што вытворчыя нарады працуюць ня досыць актыўна. Ёсьць шмат педыхватаў і недарэчнасьцяў і ў арганізацыйнай структуры. Так, ва многіх месцах вытворчыя нарады амяняюцца вытворчымі камісіямі. Гэтаму спрыяе, напрыклад, вялікі склад вытворчых камісій—на папяровай фабрыцы «Герой працы»—28 чалавек, на фабрыцы «Спартак»—36 чал. і г. д.

акрпрафсавет і г. д. Такім чынам праходзяць месяцы і півавал прэф-ячэйка ўсе сядзіць і чакае ўздзейнічання па гаспадарніка. Між тым, няма нічога больш лёгкага, як уздзейнічаць па гаспадарніка мясцовымі сродкамі, зьварнуўшыся да РСІ ці іншага кантрольнага аргану. А чаму не зьварнуцца за са-дзейнічаньнем да судовых аргану?

Надаючы гэтаму пытаньню над-звычайна вялікае значэньне, прэ-зыдыум ня прыняў па дакладу тав. Розіна ніякага рашэньня, а вылучыў камісію з 5 чалавек з удзе-лам старшыні ВСНГ тав. Карпа для выпрацоўкі раду патрэбных мер па ажыўленьні працы вытворчых на-рад.

500 СТАРЫХ РАБОЧЫХ НА ПЭНСІЮ

Прэзыдыум ЦСПСБ азнаёміўся з праектам бюджэту Галоўсацстраху на 1928-29 г. і адначасна рад дася-гненняў. Агульным лік беспрацоў-ных, што абшлечны дапамогай па беспрацоўі, павялічваецца з 31,2 да 35 проц. Сярэдні разьмер дапа-могі па беспрацоўі будзе павялічаны а 11 р. 13 к. да 13 р. 70 кап. на ча-лавека. Значна павялічваецца коль-касць пэнсіянераў—з 12.407 да 14.913.

500 старых рабочых, занятых на вытворчасьці, будуць пераведзены на пэнсію.

Выдаткі на страхаваньне асьвету ўзрастаюць ад 4,7 кап. да 6 кап. на застрахаванага. Асабліва вялікае значэньне будуць мець пастановы Галоўсацстраху—ахапіць у гэтым годзе страхаваньнем батрацтва—за-мест 400 чал. застрахаваных батра-коў намчаецца застрахаваньце у бу-дучым годзе 8.000 чалавек.

389.000 руб. асыгнаваны на скан-чэньне будаўніцтва санаторыя «Сас-ноўка» у Віцебскай акрузе, на 110.000 руб. асыгнаваны на пабудо-ву дамоў адпачынку у Барысаве і Гомелі, 60.000 руб. на капітальны рамонт дамоў адпачынку і г. д.

ДАПАМОГА ХАТНЯЯ РАБОТНІЦЫ І ЯЕ НАЙМАЛЬНІЦЫ

Прэзыдыум ЦСПСБ, заслухаўшы даклад тав. Танкашкурава аб ста-новішчы беспрацоўных хатніх ра-ботніц, ухваліў наступную пастапо-ву: лічыць неабходным арганіза-ваць пры Менскай біржы працы пасрэдбюро па найме хатніх ра-ботніц. У задачы пасрэдбю-ро ўваджае зьдальнявельнае па-собных патрабаваньняў наймаль-ніц і падшуканьне хатняй работні-цы, якая задаволяла б усе патра-баваньня, што да яе прад'яўляюцца. Плата за падшуканьне хатняй ра-ботніцы будзе ўстапуўлена невялі-кая ваводзе праекту—у разьмеры 1 рубля.

М Е Н С К

Забясьпечаньне дзяцей беднаты вопраткаю і падручнікамі

Чарговы пленум Менскага гасравету 6-га верасня быў прысьвечаны прап-агу спрэчак па дакладу гарадзкага інсп-ктара народнае асьветы тав. Пісарчыка. Выказалася 9 чалавек.

У вынесенай рэзалюцыі пленум на-мешіў рад мерапрыемстваў па пале-пашаньні работы школ. Вырашана качэ-ства перавосіці на беларускую мову выкладаньне ў беларускіх школах па старэйшых групах.

У кастрычках на новы навучальны год павінна быць вызначана большасьць сродкаў на пашырэньне школьнай пло-шчы, рамонт будынкаў, арганізацыя га-бінатаў, бібліятэк, майстэрняў.

Гарадзкой інспэкцыі народнае асьве-ты запрапанавана прыняць меры да забясьпечаньня дзяцей беднаты гарач-мі сьнедаваньнямі, падручнікамі, пэсь-мовымі прыладамі і па магчымасьці воп-раткай.

Узята пытаньне перад Белдзяр-выдавцтвам аб палашаньні кошту па-дручнікаў і пашырэнні выданьня папу-лярнай літаратуры масава-вытворчага характару.

Пленум рашыў таксама праводзіць усеагульнае вэвучаньне для дзяцей 8-мі і 9-цігадовага ўзросту. Пры гэтым га-радзкой інспэкцыі запрапанавана зьвар-нуць асабліваю ўвагу на наведваньне школ дзяцьмі гэтага ўзросту ў вясел-шчах гарадзкай мякы.

Першая жанчына мілі-цыянэ



ТАВ. МУЛЬТАН

За дзень

НА ГРАМАДЗКІХ РАБОТАХ. У сучасны момант на грамадзкіх рабо-тах у Менску заняты 950 чал. Гэ-тымі днямі пачаліся вялікія работы на падымцы дарогі каля Капашскага мосту. На гэтых работах будзе за-няты каля 300 чал.

РАМОНТ ЛАЗЫН Ў КОЗЫРАВЕ. Менскі гасравет адпусціў 4.000 руб. на рамонт лазыні ў Козыраве для аб-слугоўваньня чырвонаармейцаў.

ПАБУДОВА НОВАГА ДОМУ. Гэ-тымі днямі пачаліся работы па па-будове новага камунальнага дому на 12 кватэр па Маскоўскай вул., 14.

Талстоўскія дні на Бела-русі

Стогадовы юбілей з дня нараджэ-ння Л. М. Талстога будзе праасьвіта-ца на культурна-асьветных устаноках Беларусі з 10 па 25 верасня. Нар-камаветы запрапанавалі арганізаваць інспэктырыятам у вызначаныя тэрмі-ны правосіці ва ўсіх ВНУ, тэатрыках, прафколах, сямігодках, нардамох і клубах спецыяльныя насьледжэньні з чытаньнем дакладаў аб літаратур-най творчасьці Л. М. Талстога.

Белдзяржкіно даручана паставіць у гэты час адзін фільм з твораў Л. М. Талстога.

Пладова-ягаднае вінаробства ў БССР

Садоўніцтва на Беларусі нават па плошчы займае даволі буйное ста-новішча ў сельскай гаспадарцы. Гэтае значэньне яшчэ больш павя-лічваецца ў таварных адносінах з прычынай інтэнсыўнасьці культуры гэтай галіны гаспадаркі.

На жаль, разьвіцьцё садовых на-саджэньняў не ваўсёды праводзі-ся пад кіраўніцтвам аграномаў-са-доўнікаў, у выніку чаго нашы сады перапоўнены малакаштоўнымі га-тункамі фруктаў, якія не знаходзяць шырокага збыту па-за беларускімі рынкамі. Нават вядомы і зусім вы-

разьвіцьцём вінаграднага вінаро-бства.

У апошні час пладова-ягаднае ві-наробства шпаркім тэмпам пачынае разьвівацца і ў нас, у ССРР, асабліва па УССР, дзе ўжо маюцца вытвор-часьці з гадовай прадукцыяй да 15.000 вёдер віна (як напрыклад, вытворчасьці пры Уманьскім с.г. пагітэхнікуме).

У БССР нам вядомы тры заводы пладова-ягадных він. Арганізаваны Менсельпрам у 1926 годзе пры саўгасе «Чырвоны Транспарт» з кожным годам пашырае сваю вы-

Забясьпечаньне рабочага насельніцтва прадуктамі і прамтаварамі (На сходзе ўпоўнаважаных МЦРК)

6-га верасня адбыўся сход упоўна-важаных МЦРК, на якім быў заслухан даклад тав. Зялючонка аб перспек-тах забясьпечаньня пайшчыкаў прадук-тамі першай патрэбы і прамтаварамі.

Тав. Зялючонка адначасна ў што ў сучасны момант адчуваецца недахоп некаторых прадуктаў (сала, алею, ма-сла, круп і г. д.). Аднак, в кастрычні-ка месца прадбачыцца палешаньне за-бясьпечаньня. Грошкі крупы ўжо атры-маны і пущаны ў продаж. Паступае і шэрава крупа. Рыс будзе атрыман не раней, як праз месяц. Да канца каст-рычніка недахоп у рысе будзе зьніш-чаны.

Горш абстаіць справа з тлушчам. За-пасаў нельга было зрабіць з-за адсут-насьці месца іх захаваньня. Ёсьць ўва-жэньне, што забясьпечаньне тлушчам з кастрычніка значна палешыцца, аса-бліва ў адносінах сала. Каўбасных вы-рабаў маюцца дастаткова. Але якасьць іх неважная. Дадзен загах каўбаснай фабрыцы Вялікашаньлі аб палешаньні якасьці вырабляемых каўбас.

У сваіх вывадах тав. Зялючонка вазначыў, што забясьпечаньне рабочых прадуктамі, пачынаючы з кастрычніка, бяжумоўна, значна палешыцца, за вы-ключэньнем масла.

Галём і абутку ў МЦРК ёсьць у вы-старчальнай колькасьці. Галём загадоў-лена 70.000 пар, што перавышае патрэ-бы.

Горш абстаіць справа з падушвай, мануфактурай, сукном. Але за тое МЦРК загадоўіць вялікую колькасьць га-товае вопраткі.

Выданьне новых слоўнікаў

Інстытутам навуковай мовы і літар-атуры зраз друкуецца хмічэная тэрмі-налёгія. Падрыхтована да друку і ў хуткім часе пачынае друкавацца слоўнік сельска-гаспадарчых тэрмінаў.


Апроч таго апрацоўваецца тэрміна-лёгія фізычная, практычнай мэханікі, пэдагагічных дысцыплін і расьлінага-доўзі.

Новым выданьнем і ў новай апрацоў-цы рыхтуецца тэрміналёгія геалёгіі, мінералёгіі, крышталёграфіі і петро-графіі.

ШАХМАТЫ 8. IX 1928

Пад рэдакцыяй Р. К. Шукевіча-Трацьцякова Міжнародны конкурс „Зьвязды“


Задача № 25 А. Кавалева (Менск)



Белыя: Кра8, Фг3, Лб6, Cd3, Cg5, Kf8, пп; б3, с2, d4, d5, e4 (11). Чорныя: Крб6, Фh1, Лс6, Кь7, Кс8, пп; а7, f3, h7 (8).

Мат у тры ходы.

Задача № 26 П. Кравіціна (Дуброўна, Аршанск. акр.)



Белыя: Кра5, Cc7, Cg4, Ка6, Кь5, пп; б3, e3 (7). Чорныя: Крб6, Лd6, пп; с7, d5 (4).

Мат у тры ходы.

Шахматныя навіны

Менск. У турніры для вылучэньня ўдзельнікаў менскай каманды на ўсеба-ларускае спаборніцтва гарадоў пры-маюць удзел: Мазэль, Насіццононак, Да-шынкі, Балізьсон, Судак, Штэйн, Хі-геровіч, Мазель, Кейлес, Левін. Пасьля двух тураў наперадзе т. Насіццононак (+2).

Бабруйск. Як паведамляе т. Д. Буе-вінскі, шахматны турнір начскладу за-

пасу праходзіць на ротах. Удзельнічае звыш 50 ч. Ротныя пераможцы разы-граюць першыя абшэры.

Шахматны чэмпіянат БССР. Вядомы маскоўскі мэстра Гінзбург (родны в БССР) даў згоду прыняць удзел у чэмпі-янате БССР.

Шахматы ў Клімавічах значна па-шыраюцца.

Радые-перадача

Субота, 8-га верасня 7-00—7-30—Літаратурная газета ці гутаркі аб Талстым. 7-30—8-10—Беларуская радые-газета в літ. аддэламе. 8-10—8-35—Гутарка загальныка ра-сіі наводнае стапільні тав. Прохарава, Аб вясеннім ворыме на зімку. 8-35—11-00—Трансляцыя в Масквы канцэрта, прысьвечана-га Рымскаму-Корсакаву

Паведамленьні

— Дом Асьветы. У суботу, а 2 га-дзіне дня, усе камсамольцы і чэкаўні пра-дэсьветы павінны ў абавязковым парадку зьявіцца ў Дом Асьветы для прыняцьця ўдзелу ў пахаваньні члена ЦК камса-молу тав. Сольца. Бюро чэкаўні.

— Дом працасьветы. Сьбня, 8 ве-расня г. г., першы пасьля воплеску сьвяткаў-кампэрт Бел. Дзярж. вандр. театру пад кір. Галуэка. Пачытае а 9 г. Білеты ад 25 к. да 50 кап.

— Дом працасьветы. Сьбня а 7 г. увечары адбудзецца адчынены сход яч. ЛКСМБ працасьветы.

Ад ПК ЦК КП(б)Бел.

У павядазак, 10 верасня г. г., а 6 гадз. увечары, у ПК ЦК КП(б)Бел. адбудзецца насьледжэньне парттройкі, куды вылікаюцца наступныя таварышы: Паўзэр Раіса Макараўна, Олікер Ба-

таў РК і сакратароў ячэек, таксама за-прамаюцца парттрыйца з прафактыву са-моу будаўнікоў і кіраўнікі будаўнічых прадпрыемства—парттрыйца.

— МАКК КП(б)Б просіць зьявіцца на насьледжэньне парттройкі АКК, якое адбудзецца 12 верасня 1928 г. а 6 з пал. гадз. увечары ў памяшканьні канц. АКК (Энгельса, 28), наступных та-варышоў: Шэра Ш. М. (яч. Белкапсамо-ву, Кастрычніцк. РК), Шымпелевіч С. Р. (яч. харчавікаў, Гарадз. р-ну), Шпі-ра С. Е. (яч. заводу «Беларусь», Га-радзк. РК.), Бабакова В. М. (яч. цагі, Кастрычніцк. РК), Фідлера Е. М. (яч. 2-й дзяржарукарні, Гар. РК), Курчеля Я. І. (яч. заводу «Пралетары», Гар. РК), Саламянскага С. М. (яч. Белара, Гар. РК), Рамавоўскага А. Я. (яч. Бел-пэдаггічнаму, Гар. РК), Лукашэвіч Ф. Б. (пас. Козырава, Бальшая Марская вул., д. № 15-30, 1), Жукоўскага В. Д. (Сьвярдлоўскай, 38-3), Ізоха С. С. (яч. шкловаводу, Кастрычніцк. РК), Захар-віча Б. Я. (Заслаўскі РК КП(б)Б), Буд-гакава М. С. (гор. Н.-Барысаў, Сьвоня вул., № 4.), Дутлова П. І.

МАКК просіць зьявіцца на нась-дэньне парттройкі АКК КП(б)Б, якое адбудзецца 17 верасня 1928 г. а 6 з пал. гадз. увечары ў памяшканьні канц. АКК (Энгельса, 28), наступных таварышоў: Зельківа І. М. (яч. КП(б)Б кіно-тэатральна-прад'юнкору), Калесні-кава, Скарахода, Карэва М. С. (Савец-кая вул., дом № 87, кв. 1), Бандрашчу-ка Н. Ф. (прад'юнкора Менскага Чыр-волага Клубу), І.

МАКК просіць зьявіцца на нась-дэньне парттройкі АКК КП(б)Б, якое адбудзецца 17 верасня 1928 г. а 6 з пал. гадз. увечары ў памяшканьні канц. АКК (Энгельса, 28), наступных таварышоў: Зельківа І. М. (яч. КП(б)Б кіно-тэатральна-прад'юнкору), Калесні-кава, Скарахода, Карэва М. С. (Савец-кая вул., дом № 87, кв. 1), Бандрашчу-ка Н. Ф. (прад'юнкора Менскага Чыр-волага Клубу), І.

